

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 85 (6564) | 12 красавіка 1940 г., пятніца | ЦЕНА 10 КАП.

У К А З

Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР

Аб скліканні чацвертай Сесіі Вярхоўнага Савета БССР

Склікаць 25 красавіка 1940 года ў гор. Мінску чацвертую сесію Вярхоўнага Савета Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР

Н. НАТАЛЕВІЧ.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР

Л. ПАПКОЎ.

11 красавіка, 1940 г. г. Мінск.

Да апошніх падзей у Скандынавіі

Падзеі ў Скандынавіі развіваюцца. Пасля ўварвання Англіі і Францыі ў нейтральныя воды скандынаўскіх краін, меўшы са сваймі мэтамі павярнуць ваенныя пазіцыі Германіі, Даніі і Нарвегіі аказаліся пера неабходнасцю прымуць так ці інакш да Германіі. Германскія войскі заняты Данію, прайшлі паміж Даніяй і Швецыяй, асноўныя парты Нарвегіі. Падзеі не дайшлі яшчэ да свайго лагічнага канца, — для гэтага патрэбен час, — але ўжо цяпер можна зрабіць некаторыя баспрэчныя высновы з складовай новай абстаноўкі ў Еўропе.

Перш за ўсё трэба прысвятліць таго выразу, што змянілі Германія ў даным выкладку былі вымушанымі. Несумнянна, што выступленні германскіх войск у Даніі і Нарвегіі былі выкліканы палітычнымі дзеяннямі Англіі і Францыі, якія выражаны ў парушэнні нейтралітэта, а значыць і суверэнітэта скандынаўскіх краін, у мінаванні нейтральных вод Нарвегіі, у забарону вывазу руды і сельскагаспадарчых прадуктаў з скандынаўскіх краін у Германію, у палітычны перанос ваенных дзеянняў у Скандынавію, — значыць у палітыцы заходу ў тыл германскім войскам. Англія і Францыя хавалі павярнуць ваенныя пазіцыі Германіі і істотным чынам палепшыць свае ўласныя пазіцыі. Германія, не жадаючы пазіцыі ў горнае становішча, аказалася вымушанай прыняць свае контрмеры.

Не падлагае, давай, сумненню, што ўмадаванне свайго становішча ў Даніі і Нарвегіі Германія істотным чынам палепшыла свае ваенна-стратэгічныя і гаспадарчыя пазіцыі, павярнуць такім чынам істотным чынам пазіцыі Францыі і Англіі ў імпэрыялістычны вайну.

Пераход у рукі Германіі Нарвіка, Трансгэйма, Бергена, Юландыі і прайшлі паміж Швецыяй і Даніяй каронным чынам змяніў абстаноўку на Паўночным моры. Германскія ўзброеныя сілы аказаліся ў непасрэднай блізкасці да ваенна-марскіх баз і прамысловых раёнаў Англіі. Авіяцыйныя сілы Германіі атрымалі новыя, лепшыя магчымасці. Спакойнаму павярнуць англійскага ваенна-марскога флота ў водах Паўночнай Шатландыі надышоў канец. Германія забяспечыла тым сваёй войскам на кантыненте ад удару з боку англа-французаў.

Таксама істотна палепшылі гаспадарчыя пазіцыі Германіі на шмат пазіцыям Англіі. Раней скандынаўскі лес, скандынаўскія харчовыя прадукты, а таксама жалезная руда экшпартуваліся ў Англію. Цяпер яны будуць экшпартуваліся ў Германію. Мы ўжо не гаворым аб тым, што ў арыне Германіі аказалася таксама Швецыя, выхад якой у Паўночнае мора і Атлантыку знаходзіцца ў руках Германіі і якая не можа цяпер не лічыцца з ітарэсамі Германіі.

Гаворыць, што Германія парушыла сваімі дзеяннямі ў Скандынавіі прынятыя міжнароднага права, што яна перавярнула ў какал папярэй дагавор аб непаддаце з Даніяй і іншымі. Але чытаць цяпер таныя дэманісты накіонт правамернасці або неправамернасці германскіх дзеянняў у Скандынавіі, пасля таго як Англія і Францыя парушылі суверэнітэт скандынаўскіх краін на шмат ітарэсам Германіі, выклікаўшы тым самым контрмеры Германіі — значыць ставіць сябе ў смежныя становішча.

Вайна мае сваю логіку, якая мапней за ўсюкую другую. Калі адна ваяуючая ста-

Насустрэч Першаму мая ПАРТЫІНАЕ ЖЫЦЦЕ: А. Рабіновіч — Узначальнік энтузіязм мас. Г. Камарэвіч — Пад знакам большэвіцкай крытыкі. В. Герасімовіч — Поўнаасцю ажыццявіць прапановы комуністаў. АРТЫКУЛЫ: А. Міронаў — Знамянальная дата. А. Лубовіч — Жыццё паэта. М. Людчын — Мясцовае прамысловасць Мінскай абласці.

М. Пірагоў — Тарф замест кокса. С. Зайцаў — Выправіць недахопы ў падрыхтоўцы да сям'і. Н. Сурначоў — Шыршыца рух за асучку балот. А. Міхайлаў — Улагаў школьнай бібліятэцы. Н. Гасман — Любіць падсобных пехаў. МАЛЕНЬКІ ФЭЛЬЕТОН. С. Куняўскі — «Азнымчым ўдзель». ЗА РУБЯЖОМ: Выступленне Чэмпіёна ў палаце абшчын. Затрыманне румынскімі ўладамі англійскіх суднаў на Дунаі.

Распарэджэнне англійскіх улад аб суднаходстве, авіяцыйнах, тэлеграфнай і тэлефоннай сувязі з нейтральнымі краінамі. Германскае абвяржэнне. Паведамленне вярхоўнага камандавання германскай арміі. Паведамленне агенцтва Рэйтэр. Мініраванне вусця ракі Шальм. Зводка вярхоўнага камандавання германскай арміі. Становішча ў Осло. Агенцтва Рэйтэр аб месцапрабыванні нарвежскага ўрада. Затрыманне двух нарвежскіх ваенных караблёў. Ваенныя меры ў Галандыі. У Каленгагене.

НАСУСТРАЧ І МАЯ

ШЫРЫЦЦА ПЕРАДСВАТОЧНАЕ СПАБ'ОРНІЦТВА

ГОМЕЛЬ, 10 красавіка (Нар. «Звязда»). На Беларускай чыгуначнай шыршыца спаб'орніцтва на дастойную сустрэчу дня 1 мая. Паравознікі дэпо Калінкавічы прайшлі ў сакавіку дваццаць пяццаважкіх паяздоў, якімі перавезена звыш плана 14.175 тон грузаў. Нагон у нуні складае 263 гадзіны.

Дзень 1 мая калінкавіцкія паравознікі рыхтуюцца азнаменаваць новымі пераходамі. Машыніст т. Баранаў, узнагароджаны ўрадам ордэнам Леніна, спаб'орнічаючы з машыністам Маскоўска-Кіеўскай дарогі т. Лешчанавым, абавязваўся дзевяці прабег сакаві павоза да 15 тыс. кілометраў, пры норме 4.000. Абавязальства гэтак т. Баранаў выконвае. Ён сістэматычна вольце пяццаважкія паязды. Гэтымі паязды т. Баранаў прайшоў пяццаважкі павоз з нагонам у нуні 40 мінут.

Пяццаважкія паязды з пагонам вольце машыністы тт. Савека, Матэль і інш. У Жлобінскім дэпо арганізавана сталаская калона паравозаў. Удзельнікі гэтай калоны машыністы тт. Судж, Шчэрбіч, Капеленец і інш. дабіліся вялікага прабегу сваіх лакаматываў, вядучых пяццаважкія паязды. Машыністы манёўравага паравоза тт. Злотнікаў і Ласебікаў працавалі на сваім паравозе без рахунку яго 76 сутак, пры норме 30 сутак. Зараз яны ўзялі абавязальства працаваць без рамонту 180 сутак.

Выкладанне вялікага ўвага ўдзяляецца ў брыгадзе якасці работы. Перад тым, як зладзіць вагон майстру, брыгадзір павяртае яго стараннай правершы. Таму вагоны, зладзеныя брыгадай тав. Доўнара, не маюць недаробак. Уключыўшыся ў перамайскае сацыялістычнае спаб'орніцтва, брыгада ўзяла на сябе абавязальства — адрамантаваць у чэсьць 1 мая адзін вагон звыш плана.

І. СУРАГА.

СТАХАНАЎСКАЯ БРЫГАДА

Брыгада слесароў-пад'ёмчыкаў вагоназборнага цеха тав. Доўнара, узнагароджанага ў мінулым годзе медаллю «За трудовую доблесть», заслужыла лічынца адной з перадавых на мінскім заводзе імя Маснікова. Яна з месца ў месца значна перавыконвае вытворчы план, дае вышньюю якасць прадукцыі.

Свакшні план брыгада Івана Іосіфавіча Доўнара выканала на 235 проц. Усе адрамантаваныя хадавыя часткі ў вагонах не маюць ні адзінай недаробкі.

У брыгадзе тры чалавекі. Для таго каб правільна арганізаваць працу і прадукцыйна выкарыстаць усе 420 мінут рабочага часу, яны загадаў абмяркоўваць атрыманнае заданне ад майстра, а

затым разамроўваюць яго паміж сабой. Больш прамаўляючы працэсы, як, напрыклад, з'ёмка ресораў пры разборцы або кляпка і патокка цяжкіх дэталяў пры зборцы кляпкі, выконваюць удзель тт. Доўнар і Гарнашвіц.

Сталінскія клопаты аб развіцці калгаснай вытворчасці

МАГІЛЕЎ. На сходзе слухачоў Маргалеўскай рэспубліканскай школы гаспадарчых кваліфікацый калгаснай вытворчасці ў вёскаўскім уздзям прайшоў абмеркаванне пастанова ЦК ВМ(б) і СНК СССР аб змяненні ў палітыцы заагаварак і закупак сельскагаспадарчых прадуктаў.

Тав. Стрыгуна з Клічэўскага раёна ў сваім выступленні сказаў: — Гэта пастанова дае магчымасць пярэй разгарнуць калгасную вытворчасць, поўнаасцю скарыстаць цаліныя і забароненыя землі, расшырыць жывёлагадоўлю, развіць птушкарства, коневодства. У кожным раёні партыі і ўрада закладзены велікі сталінскія мыслелі, сталінскія клопаты аб калгасях і калгасніках.

Пастанова ЦК ВМ(б) і СНК СССР, — гаворыць слухач школы, звыш няваля па ільну, злучаць Вярхоўнага Савета БССР, абавязанасць тав. Міцкевіч, — яшчэ раз свядчыць аб велізарных клопатах партыі, урада і вядзінца Сталіна аб умацаванні калгасоў. Закончыўшы вучэбу і прыступіўшы да работы ў калгасе, мы вольцеся за практычнае ажыццяўленне гэтых велізарных рашэнняў партыі і ўрада.

Мы знаходзімся зараз у школе, набываем ведаў для таго, каб п'абольшыць кіраванне калгаснай вытворчасці. 1940 год мы павінны зрабіць годам п'абольшай ураджаю, высокай прадукцыйнасці жыт'ля.

Агляд мастацкай самадзейнасці заходніх абласцей БССР

Учора ў клубе імя Сталіна прайшоў агляд агляду мастацкай самадзейнасці заходніх абласцей БССР. Усё новае выканаўшы выхадзілі на сцену, — спевакі, танцы, музыканты з Вілейскай і Баранавіцкай абласцей. У кожным выступленні эню і зноў эню раўнае карпіна радасці і шчасця выязналена парода.

Сярод калектываў Вілейскай абласці выязналена тапавальна-харавы ансамбль нідэйна арганізаванага калгаса імя 17 верасня (вёска Стенішкі, Вілейскага раёна). Першыя калгаснікі, удзельнікі ансамбля, 60-гадоваы Іван Кранікаў і Грыгорый Кранікаў заявілі:

— Сваё новае жыццё будзем будаваць па-саветску — працаваць добра і адпачываць культурна.

Сяня вестарам адбуўшыся заключныя канцэрт мастацкай самадзейнасці заходніх абласцей БССР.

Н. ГРОЗАЎ.

Другая сесія Кагановіцкага райвыканкома

Закончыла сваю работу другая сесія Кагановіцкага раёнага Савета дэпутатаў шырэйшых гор. Мінска. Сесія заслухала даклад намесніка старшыні выканкома камітэта Кагановіцкага раёна тав. Вайсманна «Аб камунітарна-жыллёвай гаспадарцы Кагановіцкага раёна».

На працягу пяці год, — гаворыць тав. Вайсман — у нашым раёне мы павінны пабудавать 25 новых 3—4-павярховых дамоў, 600 новых кватэрных дамоў, па індывідуальнаму будаўніцтву дзве п'яціна стэжніны школы на 1750 вучняў, два дзіцячыя сады па 100 чалавек кожны, 3 дамы для дзіцячых ясляў, 1

Агульнагаралскі веча, прысвечаны в. в. Маякоўскаму

Учора ў мінскім Доме партктыва адбыўся агульнагаралскі веча з удзелам прадстаўнікоў партыйных, камсамольскіх і саветскіх арганізацый, прысвечаны памяці вядзінцаўшчага паэта савецкай — энюі В. В. Маякоўскага.

З уступным словам выступіў пісьменнік тав. Клімковіч. Змястоўны такт аб жыцці і творчасці в. в. Маякоўскага зрабіў тав. Г. Вяржэцкі.

Далучыўшы падрабзна расказаў пра сваёе жыццё і творчасць роліцыйнальніка працетарскай пазіцыі, паэта-вагавара, паэта-гуманіста, вядзінца патрыята свайго раёна і вядзінца п'абольшай краіны в. в. Маякоўскага.

Паэты і пісьменнікі П. Броўка, А. Бу-



За ўзроўня выкавання бальных вядзінцаў камандавання на фронце барыцьбы з фіскай аслабленасцю і праўдзельна пры гэтым адвагу і героістыку каманду Івану П'абольшаму Ільясаву прысвоена званне Героя Савецкага Саюза з уручэннем ордэна Леніна і медалі «Залотая Звязда». НА ЗДЫМКУ: Герой Савецкага Саюза капітан Іван Паўлавіч Ільясав. Фото М. Радэна. (Фотакліп ТАСС).

Зводка вярхоўнага камандавання германскай арміі

БЕРЛІН, 11 красавіка. (ТАСС). У п'ярых аперацыях знішчаны тры перыядыскія эмісіі, адзін эмісіён велікі пашпозжан. Перакладанне паліцаванія германскім войскам у Нарвегію працякае роўнамерна. Наперак англійскіх паліцаванцаў, Берген і Трансгэйма знаходзіцца ў германскіх руках. Германская авіяцыя сутыкнулася з праціўнікам толькі ў двух пунктах, бо броня бацнась перажадала выдзельню праціўніка — адзін англійскі эмісіён быў бабарыран германскімі самалётамі. У раёне Скапа-Флоу германская авіяцыя вывела са строю адну знішчана батарэю і абстудуючы не пракараў. Англійскія знішчальнікі неадрацова, але без поспеху, атакавалі развётчкі самалёты. Я Шатландскіх астравоў збіў адзін англійскі знішчальнік тыпу «Хокер Харыкен».

Ля германскія самалёты не вярнуліся на свае базы. Германскія злучэнні знішчальнікі п'абудавалі нарвежскае, а таксама дацкае халінае ўзбярэжжа, пераключыўшы наліцу непраймыскі авіяцыі. Непраймыскія самалёты былі вымаўлены толькі ад заходнім узбярэжжам Нарвегіі. Заняты германскімі авіяцыйнымі часіамі аэрапорт у Ставангеры быў без поспеху атакаван англійскімі самалётамі.

Становішча ў Осло

ОСЛО, 11 красавіка. (ТАСС). Газета «Афштэнпост» паведамае, што германскі п'асланіст у Осло токтар Браўлер выехаў у Эльверум для сустрэчы з нарвежскім каралем. Новы прамер нарвежскага ўрада Кісінг выдзіў загал, у якім прынясе ўсеагульную мабілізацыю, аб'ядляўшы ўрадам Н'югордсвольта. Усім прыязным пратансавана вярнуцца дамоў. Учора насельніцтву Осло было паведамлена аб тым, што горад будзе займаюцца кожную ноч. У сувязі з п'абольшым розніч чытак, выклікаючых с'ярод часткі насельніцтва п'аніку, германскі камандант паведаміў па радыё, што асобы, напярэдняе адхіляючы чуткі, будуць адавацца суду. Гэты заклад панарыдак нарвежскім начальнікам паветранай абароны.

Ваенныя меры ў Галандыі

БРУСЕЛЬ, 11 красавіка. (ТАСС). Кареспандант газеты «Сутар» паведамае з Амстэрдама: «Ап'рача забароны адпуску ў арміі, Галандыя прыняла рад іншых мер аблічачых прывез салдат з вынаходзіцца ў апуску. На чыгуначках дзкія скарыццяў рух пасажырскіх паяздоў. У дадатак да чыгуначнага транспарта мабілізавана частка аўтобусаў. Галандскія газетны зваротацца па насельніцтва з вядзінцаў, выклікаючых с'ярод часткі насельніцтва п'аніку, германскі камандант паведаміў па радыё, што асобы, напярэдняе адхіляючы чуткі, будуць адавацца суду. Гэты заклад панарыдак нарвежскім начальнікам паветранай абароны.

Агенцтва Рэйтэр аб месцапрабыванні нарвежскага ўрада

ЛОНДАН, 11 красавіка. (ТАСС). Агенцтва Рэйтэр паведамае па радыё, што, па вестках кареспанданта газеты «Дэгенс Нюетар», пасля адбыўшага 9 красавіка пасяжання стортінга ў Хамары нарвежскі ўрад выехаў у новадомым напрамку.

У Напенгагене

КАПЕНГАГЕН, 11 красавіка. (ТАСС). Пры ўступленні германскіх войск у Капенгаген не было ніякіх напружанняў громадскага парадку. Германскія войскі занялі тэлефон, тэлеграф, радыёстанцыі і іншыя важныя аб'екты. З 7 гадзін веча горад знімаюцца і спыняецца рух транспарту. Горад ахоўваюць наменскія патрулі.

Затрыманне 2 нарвежскіх ваенных караблёў

Н'Ю-ПОРК, 11 красавіка. (ТАСС). Агенцтва Асошыятэд Прэс паведамае, спасылваючыся на агенцтва Рэйтэр, што, па вестках, апублікаваных шведскай газетай «Соньял-дэмаратэн», немцы затрылі ў Нарвіку 2 самія буйныя нарвежскія ваенныя караблі — «Наргет» і «Эйгсголд» на 4.166 тон вользамашчынне кожны.

Абвяржэнне ТАСС

Берлінскі кареспандант амерыканскай газеты «Н'ю-Йорк таймс» паведаміў, што «большыя часткі германскіх войск, якія акупіравалі Чарык, прыйшлі на чыгуначны праз Ленінград і Мурманск».

Агульны сход Акадэміі навук БССР

Выбары новых акадэміаў і членаў-кареспандантаў

Учора адбыўся агульны сход Акадэміі навук БССР, прысвечаны выбарам новых акадэміаў і членаў-кареспандантаў. Адкрываючы сход, прэзідэнт Акадэміі навук БССР акадэмік Б. В. Горэў паведаміў, што на 15 вакантных месцаў у чыгуначнай члена акадэміі і 27 у чыгуначнай членаў-кареспандантаў вылучана рознымі навука-даследчымі ўстановамі, вышэйшымі навукачальнымі ўстановамі, навуковымі таварыствамі, групамі і паасобнымі навуковымі работнікамі СССР і БССР больш 120 кандыдатаў.

Тайным галасаваннем аднагалосна выбраны ў сапраўдныя члены Акадэміі навук БССР Ю. А. Вейс, Е. К. Алексееў, Т. Н. Годеў, Г. Ф. Міронаў, Д. А. Маркаў, А. Я. Пракалчук, І. Т. Штоў, Н. А. Прылежавіч, С. М. Ліпатаў, Г. І. Ануф'евіч, Ч. С. Акулаў, А. М. Панкратова, В. П. Перцаў, В. С. Немчынаў і А. Р. Жэбрак.

Сярод кандыдатаў, побач з вучонымі старога пакалення, ёсьць вялікая колькасць маладых вучоных, якія сваімі выдатнымі работамі з поспехам рухаюць наперад савецкую навуку. Сярод кандыдатаў — заслужаныя дзеячы навукі, ордэнавыя, дэпутаты Вярхоўнага Саветаў і мясцовых Саветаў.

Выбраныя акадэмікі — вядомыя вучоныя ў галіне сельскай гаспадаркі, геалогіі, медыцыны, хіміі, тэхнікі, гісторыі. Членамі-кареспандантамі Акадэміі навук БССР зацверджана 18 чалавек. — В. І. Шамель, М. В. Дзукіні, Н. В. Найзэ, А. І. Наў, М. Г. Чыжаўскі, М. П. Токін, А. І. Лапіно, А. М. Ровін, Д. М. Голуб, С. М. Мелькіх, Б. В. Врэдэў, П. С. Пшчымаў, І. Г. Влох, В. Г. Гарачкін, М. В. Патапаў, Б. Е. Ракоўскі, В. В. Папоў, В. А. Леонаў, К. Е. Крапіва (Атраховіч).

Пасля заключнага слова тав. Горэва агульны сход закрыўся.

Сабраўшыся пасля і прывітальную тэлеграму таварышу Сталіну.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

УЗНАЧАЛІЦЬ ЭНТУЗІЯЗМ МАС

ПАД ЗНАКАМ БОЛЬШЭВІЦКАЙ КРЫТЫКІ

МЯСЦОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ МІНСКАЙ ОБЛАСЦІ

БЕЛАСТОК, 9 красавіка. (Ад спец. нар. «Звязда»). Беласток — горад савецкага тэкстыля, будучае другое савецкае Іванава. Тут сканцэнтравана 11 тэкстыльных камбінатаў і 20 пражытных тэкстыльных фабрык, на якіх зараб працуе каля 12 тысяч рабочых, работніц, інжынераў, тэхнікаў і служачых. Тэкстыльная прамысловасць пачынае даць у 1940 годзе 10 з паловай мільянаў метраў высокаляконай тканіны. Будуецца новая вялікая пражытная фабрыка, працэс пабудавання і арганізацыі старых пражытных фабрык.

Гэтыя лічбы і факты — ярае сведчанне поспехаў, дасягнутых пры савецкай уладзе, сведчанне ўвагі і клопату аб беластоцкіх тэкстыльных партыях большэвікоў, Савецкага ўрада і асобіста таварыства Сталіна.

Вылучаючы вялікія і адказныя задачы ўскама партыя на камуністаў, працуючых у тэкстыльнай прамысловасці. Як камуністы справіліся з гэтымі пачатковымі і важкімі задачамі? Гэтае пытанне і стала ў цэнтры ўвагі справаздачна-выбарнага схода партыйнай арганізацыі Беларускага тэкстыльнага тresta.

На многіх тэкстыльных прадпрыемствах апыліся партыйныя арганізацыі. Таму дырэктары фабрык — камуністы з'яўляюцца членамі партыйнай арганізацыі тresta.

Партыйная арганізацыя створана ў снежні 1939 года. Першым вялікім экзаменам для камуністаў была нацыяналізацыя фабрык. Гэту вялікую гаспадарча-палітычную задачу камуністы пры дапамозе перадавых часткі рабочых і інтэлігентнай выканалі з часцю.

Уседа за нацыяналізацыяй фабрык пачалася барацьба за навязанне на іх савецкіх параўкаў. І тут камуністы правялі вялікую работу. Замест 75 пражытных, належаўшых раней часткаліччым і асобным пражытным фабрыкам, былі створаны ўзбуйненыя камбінаты і фабрыкі. Большасць фабрык раней была. Пасля нацыяналізацыі ўсе яны былі пуніжаны ў ад.

Колькасць рабочых павялічылася амаль у два разы. Перыя фабрыкаўцаў умовы працы былі катаржымі. Новая савецкая большэвіцкая гаспадарка неадкладна ўзялася за паліпашэнне ўмоў працы рабочых. За кароткі перыяд выраблена многае. На тэхніцы і пражытных станках устаноўлены агарожы, абсталяваны раздзавалы, устаноўлена і рэканструіравана вентыляцыя. Велізарная работа зроблена на таскама ў галіне паліпашэння бытавых умоў рабочых. Арганізаваны сталовыя, буфеты, клубы, чыровыя купкі, дашчыны ады, сады і т. д.

Рабочыя — сараўдныя гаспадары фабрык і заводаў — пачынаюць адносіцца да сваёй працы. На тэкстыльных прадпрыемствах з кожным днём расце колькасць удзельнікаў сацыялістычнага сабораўніцтва. На 1 лютага іх было 1771, на 1 сакавіка — 2355, а на 1 красавіка ў сацыялістычным сабораўніцтве прымалі ўдзел 3.500 чалавек. Расце таскама колькасць рабочых і работніц — многастаночнікаў.

Аб гэтых беспрэчых поспехах гаварыла на партыйным сходзе намеснік сакратара партыйнага бюро тав. Захаравы, якая рабіла справаздачу аб рабоце партыйнага бюро. Але даклад тав. Захаравы не задалоў партыйны сход. Чаму? Галоўным чынам таму, што ў дэклаце не былі ўскрыты буйнейшыя недахопы ў рабоце апарата тresta, яго адрэзалаў, у рабоце партыйнай арганізацыі.

Незадоўта да партыйнага схода бюро гаркома прыняло спецыяльнае рашэнне аб рабоце партыйнай арганізацыі і самога тresta. Гарком адзначыў, што партыйная арганізацыя тresta дапусціла вялікія памылкі. Асобныя камуністы рабілі антыпартыйныя і антыдзяржаўныя ўчыны.

Бюро гаркома выключыла з партыі за палобныя ўчыны былога сакратара партыйнага бюро тав. Блохін. Знаваляўся, што ў справаздачы партыйнага бюро неабходна было аналізаваць прычыны недахопаў, шараваў у рабоце і мабтэзаваць партыйную арганізацыю на іх аснове. Але ў дэклаце гэта не было зроблена.

Камуністы пашравілі дакладчыка. У разгоруўшыхся спрэчках тт. Гіпсельсон, Гальперын, Конапаў, Вальфон і інш. усюды асновы неахопы ў віраўніцтве партыйнай арганізацыі і тresta пражытствам.

У апарате тresta працуюць 80 чалавек. На чае адрэзалаў стаяць у большасці камуністы (Батурын, Гурэвіч і інш.), аднак адзельны караў, снабжанне, працы і накіравання, планы працуюць ірэнна.

Кіруючыя работнікі тresta мала бы ваюць па пражытствам. Дырэктары пражытстваў гаварылі на сходзе, што ў тresta ніяк негя вырашчыць пытанні, з якімі соды прыходзяць работнікі пражытстваў.

Партыйны сход сканцэнтраваў увагу ўсіх камуністаў на вырашчэнні галоўных пытаньняў. Набор, парытоўка і вырощыванне кадраў з асродкаў адных партыі і савецкай уладзе рабочых — важнейшая задача камуністаў тэкстыльнай прамысловасці. Трэба разгарнуць вялікую сетку палітычных групоў і ўкамплетваць іх лепшымі людзьмі з астыва пражытстваў, наладзіць вучобу дырэктараў, апарата тresta і пражытствам ад варажых і чужых элементаў. Тresta павінен стаць сараўдным штабам аператыва-ва кіраўніцтва, ведаць і вывучаць вытворчыя магчымасці і рэзервы пражытстваў. Трэба эканоміць, па-гаспадарска скарыстоўваць адуначэння на рэканструкцыю фабрык і заводаў. Галоўнае месца ў рабоце партыйнай арганізацыі і гаспадарча-партыйнага павіна заняць унарэне сацыялістычных метадаў працы, развіццё стаханавіцкага руху, сацыялістычнага сабораўніцтва, мабілізацыя рабочых на асваенне новых норм, увядзенне прагрэсіва-прамыльнай зэльшчыны.

Вос неадкладныя задачы. Каб вырашыць іх правільна, палобшышчы, неабходна паліць на высокі ўзровень палітычна-масавую работу сярод рабочых і работніц, арганізаваць вучобу камуністаў, правільна аслунаць палітычную работу з кіраўніцтвам гаспадары.

Становіцца ўнутрыпартыйнай работы палвергнута на сходзе крытыкі. Партыйнае бюро не мела плана работы. Партыйныя сходы аскікаліся насх. без падрыхтоўкі. Выносіліся павярхоўныя рашэнні. З кандыдатаў партыі не пранаралі. Пасторыю партыі амаль ніхто з членаў і кандыдатаў партыі не вывучае.

Трэба таскама падкрэсліць, што гарком і апарат партыі не ўдзялялі дастаткова ўвагі рабоце тэкстыльнага тresta і яго партыйнай арганізацыі. Дастаткова сказаць, што рашэнне гаркома аб рабоце партыйнай арганізацыі тresta апыгце не даведзена да камуністаў і не прыслана партарганізацыі.

Сход прызнаў работу партыйнага бюро неавазальняючай і наменці шлахі да яе паліпашэння.

Тэкстыльчыцы Беларускага тэкстыльнага камбіната аб праціганых ралізмах, выступілі ініцыятарамі перадайскага сацыялістычнага сабораўніцтва. У сабораўніцтва ўжо ўключыліся тысячы рабочых, работніц, інжынераў, тэхнікаў, майстроў.

Задача партыйнай арганізацыі — узначаліць энтузіязм рабочых і павесці масы тэкстыльчыцаў, палітычна актыўнасць якіх з кожным днём нарастае, на заваяванне новых перамог.

А. РАБІНОВІЧ.

ДЗІСНА. (Па тэлефону). Днямі адбыўся сход партыйнай арганізацыі Дзісянскага раёна.

У сваім справаздачна-выбарным дакладзе сакратар райкома тав. Барукоў зрабіў аналіз вялікай работы, праробленай большэвікамі Дзісянскага раёна за справаздачны перыяд.

Партыйная арганізацыя ў сваёй рабоце адрэзала на шырокі беспартыйны актыв. 250 чалавек з мясцовага насельніцтва працавалі агітатарамі на выбарчых участках. Партыйная арганізацыя здала арганізацыі ўзначаліць палітычную актывнасць мас. У выніку па Дзісянскаму раёну за блок камуністаў і беспартыйных галасавала 98,87 проц. выбаршчыкаў.

Тав. Барукоў прывёў ярыя прыклады велізарных змен у жыцці сялян раёна. Польша-чанская ўлада, памешчыкі, аскікі бязлітасна грабілі сялянскія масы. На тэрыторыі Дзісянскага раёна было 1.879 малаземельных гаспадарак, 732 бязземельныя, 467 гаспадарак, якія не мелі ні коней, ні кароў, і 287 батракоў. Вызвалена ад жабраства і баспраўя сялянства становіцца на сацыялістычны шлях жыцця. У раёне арганізаваны чатыры казасы, у якіх увайшлі 272 батракі і бядняцкія гаспадары.

Партыйная арганізацыя ставіць перад сабой задачу арганізацыі ўмацаваць

Пойнасцю ажыццявіць прапановы камуністаў

На справаздачна-выбарным партыйным сходзе ў арцелі «Дрэвапрацоўшчык» (г. Мінск) выступілі камуністы зварачалі вялікую увагу на работу з паварынямі ў партыю таварышамі.

За 1939 год прынята ў кандыдаты партыі 11 чалавек і ў члены партыі — 5 чалавек. Многія з іх паказалі сабе, як лепшыя стаханавіцы арцелі, добрыя актывісты.

Член партыі тав. Берштыйн з'яўляецца ініцыятарам стаханавіцкага руху ў Леспрадзасе. У часе выбараў у мясцовыя саветы ініцыятыва працоўных быў адным з лепшых агітатораў на выбарчым участку. Выбран дэпутатам Мінскага гарадскога савета дэпутатаў працоўных.

Тав. Львоў, кандыдат партыі, стаханавец, выконвае норму на 200—225 проц. Ён прымае актывны ўдзел у культурна-масавай рабоце арцелі, выбран дэпутатам Кагановіцкага раёнага савета. Кандыдат партыі т. Шахловіч, стотра-стаханавец, выконвае норму на 200—250 проц. Ён паехаў лобраховіцкім на фронт для барацьбы з фінскай белагардэішчынай.

Анак многія выступілішы на сходзе камуністы ўказалі, што партыйная арганізацыя мала займаецца пытаннімі палітычнага росту маладых камуністаў.

Група камсамолак Віцебскай чучоўна-трыкатанай фабрыкі «КМ» за вывучэннем даклада тав. Молатава па VI Сесіі Вярхоўнага Савета ССР. Праводзіць заняткі агітатары І. Я. Кантаровіч. Фото В. Дупейка. (Фотхроніка БЕЛТА).

казасам, зрабіць іх паказальнымі для ўсяго сялянства раёна.

У спрэчках па дакладу выступіла 19 камуністаў. Выступішы рэзка крытыкавалі райком партыі за тое, што ён не арганізаваў партыйную вучобу, дронна кіруе падрыхтоўкай да першай большэвіцкай вясновай сяўбы.

Выступішы ў спрэчках па дакладу сакратара райкома тав. Бружкоў — сакратар РК ЛКСМБ — крытыкавалі райком партыі за тое, што ён мала ўвагі ўдзяляў камсамоўскай арганізацыі, не кіраваў і не дапамагаў ёй. Райком партыі не паграбаваў ад камуністаў, якія працуюць у раённым аддзеле народнай асветы, чоткага кіраўніцтва школьнай сараўя.

Пытанню падрыхтоўкі да вясновай сяўбы прывяцілі свае выступленні тт. Васілеўска, Прыека і іншы таварышы. Большымі Дзісянскага раёна смела ўскрылі недахопы і памылкі партыйнай арганізацыі і асобных камуністаў і наменці рал канкрэтных мерапрыемстваў да іх ліквідацыі.

Тайным галасаваннем аднадушна выбраны састаў райкома партыі. Першым сакратаром райкома выбран тав. Барукоў А. В., другім сакратаром — тав. Прыека А. В. і трэцім сакратаром — тав. Хлавіч А. Ф.

Г. КАМАРЭВІЧ.

Новавыбранае партыйнае бюро сур'езна занялося вучобай камуністаў, павышчэннем іх ірэнна-палітычнага ўзроўня. За люты і сакавік правезены ўсе лекцыі па IV і V раздзелах «Кароткага курсу гісторыі ВКП(б)». Члены партыйнага бюро часта гутарылі з камуністамі, якія вывучаюць гісторыю партыі, пікавашы, якія яны асваіваюць вывучаемыя раздзелы падрыхтоўка.

Партыйнае бюро перагледзела састаў агітатораў. Кожны з іх прымаваны да асобнага паха. Зараз у арцелі і на буйных выбарчым участках працуюць 15 агітатораў. Па кожнай тэме правозацяца семінары.

Партбюро таскама аслунаваў справаздачны старшні арганізацыі Асавіяхіма камуніста т. Мельпера. Пасля рашэння бюро праведзены агульны сход членаў арганізацыі і выбран новы састаў савета АСО. У члены Асавіяхіма за першую палавіну сакавіка прынята 47 чалавек, ліквідаваны запаманчасць на членскіх узносах.

Партыйнае бюро ставіць сваёй галоўнай задачай выкананне рашэнняў справаздачна-выбарнага партыйнага схода, усмернае паліпашэнне масава-партыйнай работы.

В. ГЕРАСИМОВІЧ.

XVIII з'езд ВКП(б) паставіў перад гаспадарчымі і партыйнымі арганізацыямі вялікую задачу — усмерна развіць мясцовую прамысловасць і прамапрамысловую, расшыраць вышус тавараў каляскага спажывання і асартымент пражытства хатняга ўжытку. У гаспадарчых аба-рот павінен быць узяты ўсе паліныя рэсурсы раённай, абласной прамысловасці і прамапрамысловы.

Мінская абласць мае багата вапнака, кроўды, гравія і іншыя выкапныя, якія скарыстоўваюцца яшчэ неадастаткова. Наўдасць па ўсіх раёнах гліны дае поўную магчымасць разгарнуць будаўніцтва новых палыгальных і чарпачных заводаў ў казасках.

Увазненскі раён мае вялікія плошчы лесу, якія адынаць каля 30 ірэнналітаў ўсёй тэрыторыі раёна. Скарыстоўваюцца гэтыя лясыны матэрыялы неадастаткова. Тут ёсць запасы кароў аскоў, неадастаткова для арганізацыі смаласініцкай вытворчасці. Гэты раён можа забяспечыць магчымасць значна паліпашыць бытавое асудуванне працоўных. Асвоены іх на-прамак — рамонт алення, трыкатажа, прымусаў, мэблі, сялянскіх казас, саўні і т. д.

Вялікі магчымасці для арганізацыі новых цехаў і майстроў, выскокаючых тавараў шырокага спажывання, маюць арцелі прамапрамысловы. Іх можна стварыць не толькі ў раённых цэнтрах, але і ў сельсаветах і буйных казасках. Для гэтага ёсць кваліфікаваныя кадры і неадастаткова сыравіна.

Спажывае адувае вялікую патрабу ў такіх прадметах, як кухонныя столікі, шафы, поубфеты, адкрытая пасуда. Іх могуць вырабляць арцелі Аблтрэаўскага. Аднак прамазас, а таскама паасобна арцелі неадастаткова важнасці гэтага пытання. Квартальны план вышусу хатняга мэблі выканан на 37 проц.

Кіраўнікі Аблтрэаўскага да апошняга часу не ўдзялялі дастатковай увагі дасейшаму павышчэнню вышусу тавараў шырокага спажывання. У мінулым годзе па абласці неадастаткова было арганізавана 20 новых арцелі і 98 майстроў на бытавое асудуванне насельніцтва. Атрыма-таж 15 арцелі і 77 майстроў. Не арганізаваны арцелі ў Лобані, Удззе, Пешчанінах—Аблзаіпсавіаюм, у Дзержынску і Чырвонай Слабадзе—Аблзудатга-прамазасюм, у Грэску—Аблзурасюм.

Роля прамысловы кааператыві ў справе павышчэння вытворчасці тавараў шырокага спажывання вялікая. У 1940 годзе яе вывава прадукцыі складала на плане 214.722 тысячы рублёў — рост на 14,5 проц. супроць 1939 года, у тым ліку прадметаў шыраспажыву на 158 мільянаў руб. Гэтае зананне арцелі прамапрамысловы могуць наамаго перавыканаць. Патрабны толькі ініцыятыва і жэланне.

У нас ёсць намала фактаў, калі многія прадметы хатняга ўжытку—ложкі, прышчыкі для бязілы і інш. завозіцца з іншых абласцей і рэспублік. Значная частка заваямі прадукцыі шыраспажыву можа выпускаяцца арцелімі Аблметаласюза, Дрэўабасюза, Булэтталпрамазасю. Матэрыялы і сыравіна для вырабу вёздар, бочак, карыт, вісячых замкоў, сакер, казас, у іх ёсць. Але ўся бяда ў тым, што асобныя кіраўнікі яе раённай прамысловасці, так і арцельныя захапленцыя вышусу дорагакаліччовай прадукцыі і не жадаюць займацца «србрыямі», у якіх спажывае адувае вострую патрабу.

Актывнае значэнне павявае пытанне аб скарыстанні адытоў. Для вытворчасці мыла Аблтрэаўскага атрымлівае з

скуравада «Большэвік» 120 тон тэхнічнага сада, замест патрабных 250 тон. Барысўскі скуравады усём не адпускае яго. Для вышусу адытатаў і прасцінь гэтаму ж саюзу неабожны адытовы швейнай фабрыкі імені Брунскай. Аднак пражытства іх не адпускае. Зараз пытанне аб скарыстанні адытоў дзяржаўных прадпрыемстваў прамапрамысловы аб-меркавана Дзяржпланам і праент пастаўныя прадстаўлены на заапарэжэнне Соўнар-кома БССР.

У 1940 годзе перад прамапрамысловы абласці паставіліся вялікія важныя і пачатковыя задачы — дасейшае расшырэнне вытворчасці прадметаў шыраспажыву. Плана прамапрамысловы арганізацыі 14 новых арцелі, 77 рамонтных пунктаў і 57 майстроў. Металапрамаўнаючы арцелі павінен быць арганізаваны ў Брунскай, Заслаўскіх і Старобінскіх раёнах, швейны — у Пухавіцкім, Рузавіцкім, Уздзекі-скім. Новыя рамонтныя майстры залучаюць магчымасць значна паліпашыць бытавое асудуванне працоўных. Асвоены іх на-прамак — рамонт алення, трыкатажа, прымусаў, мэблі, сялянскіх казас, саўні і т. д.

Аб'ём валавой прадукцыі па абласці і раённай прамысловасці сёмета складзе 14.096 тыс. рублёў—рост у дараўнанні з мінулым годам на 19,4 проц. Значна павышчаванне вытворчасці будаўніцтва—на 19,9 проц., лесакіш—43,6 проц. Побач з гэтым павышчаванне вышусу прадметаў шыраспажыву: па дрэва-апрацоўшчы—на 46,4 проц., ганчарных вырабах—76,4 проц. Асвоеныя павеліччэнне прадукцыі шыраспажыву ідзе з шост адкрыцця новых старыня-мэблевых і ганчарных майстроў, аднаўлення месца-пільнага завода ў Астраўцкім Гаратку, Мінскага раёна, Асёлівага Увага павінен быць ухвалена вытворчасці ганчарнай пасуды, у якой адуваецца вялікі неадастаток.

Раённая прамысловасць будзе таскама асваіваць сёмета новыя віды прадукцыі, які хатнячы заваямі доданы, ложкі і інш. Па лініі Аблтрэаўскага акрываюцца новыя металамайстрыні ў Брунскай, Чырвонай Слабадзе і Лобані, ганчарная майстрыня—у Халопечыні.

У раёне раённай партыйнай і савецкай арганізацыі не адаваюць неабожднай рал партыі і ўвагі пражытствам раённай прамысловасці. Старобінскі раён не мае мейсловай майстрыні. Мэбля завозіцца з Слуцка і іншых раёнаў абласці. У раёне два годкі ўжо будзеца мэблева майстроў тавы райпрамапрамысловы. Да гэтага чыны яна не закончана. Аналагічнае становішча і ў Слуцкім раёне, дзе будзеца ганчарны пах. Раўвыканом не толькі не вылучыў неабождны дэсаматараў, але нават не дапамог у перавозцы яго.

Трэба адзначыць, што Наркамашпромом БССР таскама не адае дастатковай увагі раённай і абласной прамысловасці. Вялікія пажыткі перажывалі ў першым квартале млыны Старобіна, Копына, Грэска. За асудунасці нафты яны амаль нічым не дапамог.

Праграма вышусу тавараў шыраспажыву па раённай і абласной прамысловасці зможа быць выканана толькі пры актывнай дапамозе раённых і абласных арганізацыі. Развіццё мясцовай прамысловасці—кроўная справа партыйных і савецкіх кіраўнікоў абласці.

М. І. ЛЮДЧЫК, старшыня Мінскага аблплана.

ТОРФ ЗАМЕСТ КОКСА

Прымяненне торфу ў ліпейнай справе ў якасці паліва з'яўляецца зусім новай справай. Торф па сваёй малазольнасці, павышчэнні колькасці ў ім серы і фосфару — найбольш палыхоўчае гаручае для вагранкі. Для нармальнага праходжання працэса плаўкі чыгуну на торфе неабходна каб паказальнікі апошняга максімальна наблізіліся аб зраўняліся з нормамі кокса (вялікая трываласць, малае ўтрыманне вільгаці — 6 проц., высокая непатворчкая жэлінасць — 6.500—7.500 калорый і інш.).

Не ўсімі торф можа быць скарыстан па спосабам у лінейных вагонах, з высокім працэнтам попену і вільгаці, прамерзлы, пры наўдасці звыш 50 проц. вільгаці, непрыгодны для плаўкі чыгуну.

Гэты сорт торфу яшчэ ў верхніх сляях вагранкі растраскаецца і рассыпаецца на дробныя кавалкі, усчыняе шыхту, у выніку чаго атрымаюцца пругкасы даўжаныя дуды, неспаслужэныя кавалкі чыгуну праходзяць плавільны пояс, гарно заамаецацца, працэс плаўкі расстрайваецца.

Найлепшым па батанічным саставу з'яўляецца сфагнавы торф, які добра разлагаецца, з максімальным прапантам гумінаўных кіслот (важнейшая састаўная частка торфу, назаўпашаеся з разлажэннем раслінных аскаў) і самаа хатноўва ў цешарых адносках: непатворчачая жэлінасць яе — 5.900 калорый). Сфагнавы торф прадстаўляе сабой пёмакарбачную масу і мае выскоўку—да 6.000 калорый непатворчую жэлінасць. Зольнасць яго (у заходніх абласцях БССР) не перавышае 3—4 проц.

Да высокіх скарытоў торфу, якія могуць быць таскама скарыстаны пры плаўцы чыгуну, трэба аднесці тарфяны брыкет, прыгатаваны прасаваннем дасушанага торфу ў шчырыя цыгля. Ён мае вялікую аб'ёмную вагу — ад 650 да 1.000 кілограм у адным кубічным метры (вага кокса—450—500 кілограмаў у адным кубічным метры), невялікую і ўстойлівую вільготнасць — ад 5 да 15 проц.

Вольныя плаўкі чыгуну на тарфяным паліве, праведзеныя на гомельскім заводзе «Рухавік рэвалюцыі», даці становіцца рэзультатом. Торф быў узят з завода «Большэвік» (Касцюкаў) з пастаяннай вільготнасцю 25—30 проц., у буйных кавалках, вялікай трываласці. Плаўка ўтваралася ў вагранцы дыяметрам 700 мм, па загадзя расправаваным мною прапусу. Ражым работы вагранкі наступны: халасцяя калота ёмкасцю ў 340 крч і дзве рабочыя каломы — па 40 крч за

гружаліся коксам. Затым, пасля загрузкі літнікаў і лому давалася перыястка 8—9 кілограмаў кокса. Пасля загрузкі штыкавага чыгуну загрузалася 18 крч. кокса і 30 крч торфу. У металічную калому загрузалася 320 кілограмаў чыгуну, лому і штыка Флюсы — нармальныя. Дзякуючы маламу ўтрыманню серы, распадаўшы чыгун заўважыў формы нармальна. Шчыльнасць яго павялічылася, апрацоўка паліпашалася.

З заманай часткі кокса торфам значна зменшыўся расход паліва на адзінку чыгуну. У студзені 1940 года расход умоўнага паліва па 1 тону раткага чыгуну складалаў 200 кілограмаў, а пры вольгных плаўках — 159 кілограмаў — змяншэнне на 20,5 проц. Працэс плаўкі скарытаўся з 6 да 4 1/2 гадзін.

XVIII з'езд партыі паставіў перад прамысловасцю важнейшую задачу — максімальна развіць адытовы мясцовы віды сыравіны і паліва. Асоль вышчае жыццёвая патраба — шырока эксперыментальнае прымяненне торфу ў ліпейнай справе. Аднак гаспадарнікі адытоўнаюцца пакуль што ад гэтага ў сувязі з тым, што справа яшчэ не вывучана і няўмеае прымяненне можа прывесці вялікія страты пражытствам, павялічыць брак, пэрашчыць якасць адытава.

Пад гэтую вялікую, маючую нармальна-гаспадарчае значэнне, справу неабходна паднесці тэарэтычную базу, абгрунтаваную шматразовымі вопытамі ў заводскім маштаце.

Гаспадарчым органам і наркаматам, зааўпаўнаважым у прымяненні торфу і скарычанні завозу кокса, неабходна арганізаваць на адным з заводаў БССР шырокае эксперыментальнае прымяненне торфу для плаўкі чыгуну, забяспечышы гэтае мерапрыемства лабараторным абсталяваннем і вызначышы пэўныя срокі.

Побач з правядзеннем вопытаў плаўкі чыгуну неабходна канчаткова ўсталяваць, які іменна торф і якіх размероў таварыня паліны прыгодны для гэтай мэты, усталяваць стандарт торфу для ліпейных вагранак.

Аналічсавая неабходна абследаць залежы балот, расправаць тэхналогію працэса забячыч

Выправіць недахопы ў падрыхтоўцы да сяўбы

МАЗБІР. Раёны Палескай абласці адносна да ліку паўднёвых. Палівяныя работы тут пачаюцца значна раней, чым у астатніх абласцях рэспублікі. Паспех правядзення сяўбы будзе залежаць галоўным чынам ад падрыхтаванасці калгасаў і машына-трактарных станцый да гэтай выключна важнай дзяржаўнай справы.

Многія калгасы Палесся ўлічылі гэту акалічнасць і з восені мінулага года пачалі баявую падрыхтоўку да вясны. Так, калгас імяні Тэльмана, Малеікаўскага сельсавета, Брагінскага раёна, (старшыня тав. Дзялец) месці таму назад закончыў рамонт сельгаспадарчых інвентараў, вывез на поле многа гною, торфу, сабраў больш тоны попель, засыпаў і ачысціў пасевы ўсіх культур.

У калгасе «Энергія», Ельскага раёна, добра арганізавана праца. Там усе брыгады разбіты на звенні. Божаму звенню дадзены план работ на 1940 год. Звеннявыя вылучаны лепшыя стаханавцы і стаханавкі. Дзейную дапамогу ў арганізацыі працы аказвае загадчык сартавацкага аграпрам тав. Бабіч.

Праверка гатуннасці та вясны ў калгасе «Большавік», Окцябрскага раёна, паказала вялікую зацікаўленасць калгаснікаў да выканання ўзятых на сябе абавязанасцяў па атрыманні ў багатым годзе 100-пудоўных ураджаў. Яны па-стаханавску рамантавалі інвентар, ачышчалі насенне, накіпалі ўгнаенне. Зараз тут вывезена на поле тысячы вазоў гною, сабрано 6 тон попель, кае тоны курянага памёту, поўнасю завезена мінеральнае ўгнаенне. Звано Сопі Вешняе сабрала адну тону попель і 5 пцт. курянага памёту.

Узоруна падрыхтавалі да вясны Васілевіцкая, Чолчанская, Скарацінская, Дельчыцкая і Мызгіцкая машына-трактарныя станцыі. Яны іва тылі таму назад закончылі капітальны і багучы рамонт трактараў і сельгаспадарчых машын. Якісь рамонта азігнае ўрававай камісіяй на добра і вылітае.

Але дэдка не ўсёты патрыхаваліся гэтраба да вясны. На 1 красавіка па абласці засяпана 97,8 проц. насення зернавых, вывезена 22,9 проц. гною, міжгаласны сартаабмен праведзен па 12,3 проц.


Асобныя калгасы абласці не закончылі нават асноўныя падрыхтоўчыя работ. У калгасе «Зорка», Петрыкаўскага раёна, не засяпана ні аднаго кілаграма ільносёма, некапае 20 пцтнераў насення лубны, 16 пцтнераў віі і 3 пцтнеры кашаншны.

Згодна сацыялістычнага раёна, заклучаючага з Калінінкіна раёна, калгасы Мазырскага раёна павінны былі вывезці на поле 113 тысяч тон гною, 30 тысяч тон торфу, 100 тон іштунянага памёту, 300 тон попель, а вывезена толькі 25 тысяч тон гною, 5 тысяч тон торфу, сабрано 100 тон попель і 20 тон памёту.

Також становіцца мь маем і ў Галінавіцкім раёне. Калгасам-гэтага раёна треба вывезці 63.360 тон гною, а вывезена ўсяго 21 тысяча тон. З 258 тон мінеральных угнаенняў 100 тон ішці і зараз ляжыць на станцыі. Выключна дрэнна накіпаліся ў раёне масковыя ўгнаення. Бозенская і Мазырска машына-трактарныя станцыі гэтых раёнаў з'яваюць рамонт сельгаспадарчых машын і трактараў. У Мазырскай МТС ішці не апрачывана 16 трактараў, а ў Бозенскай—3.

У пераважн Туравскім раёне няпраўльна зраўмелі ўказанне тав. Андрэева на XVIII гістарычным з'ездзе ВП(Ф) аб пераходзе на звыняую сістэму працы. Тут у гэтым годзе арганізуюць перамяшчальныя звенні: па 25—30 чалавек у кожным. Напрыклад, у сельгасарцелі «Чырвоны газор» арганізавалі ў кожнай палювовай брыгадзе тры звенны па 12—15 чалавек. Але аграпрам райсамадзельца тав. Салай чамусь пранававу стварылі ў гэтым калгасе звенні па 27—30 чалавек. Такія ж звенні арганізавалі ў калгасях «1 Мая», «Чырвоны ружей» і ў іштых.

С. ЗАЙЦАУ.



У заходняй абласці Беларусі пачалі прысаваць сельгаспадарчым машынам для працаваемых МТС. НА ЗДЫМКУ: чыгуначны састаў у трактарамі на шляху ў Беласток. Фото В. Халда. (Фотатронка ВЕСТА).

ПЕРАТВОРЫМ БАЛОТЫ У ІВІТНЕЧУЯ ПЛІ І СЕНАНАЦІ

Шырыцца рух за асушку балот

РАГАЧОУ. (Ад спец. нар. «Звязды»). Па работым стаде—карта раёна. Побач—благотны з зметкамі і разлікамі. Лісты паперы, неабходныя чарніцыны прыладкі. Ішчэрны Жуковіч возіць алоўкам на карце. Ад кружочка з кружочку разбавіліся ў розныя кірункі лініі — дарогі, алуваючыя калгасы і сельсаветы.

Па берагах рэк Друць і Дняпро кароткімі рыскамі абазначаны балотныя масівы. Многа балот раскінулася сярэд лясоў і ворных зямель. Па прыкладных падліках, імі занята плошча ў 12 тысяч гектараў.

Улева ад Бабруйскага масе знаходзіцца Забалотні масіў. 5 тон таму назад чатыры калгасы пайшлі ў наступленне на балоты. Пракляліся канавы, расправіліся ліхмынкі. Праз год на асушаных тарфяных шумеці мнгалетнія травы, ланукаліся вялізныя качаны капустаы, раслі яблы і канопі.

Па 105 пцтнераў высокакаштоўнага сена на асушаных балотах атрымаў калгас «Чырвоны бузаўнік». Больш 350 пцтнераў морквы і буркаў сабралі з гектара калгаснікі сельгасарцелі «Гудок» і «Чырвоны молат», каля 30 пцтнераў проса атрымаў калгас «Чырвоны бузаўнік» і «Чырвоны молат».

У ліку першых за асваенне балот узяўся і калгас «13-годзе Бастрячніка», Галінавіцкага сельсавета. Там упершыню на балотце атрыманы выдатны ўраджай кар-сагіна, па 450 пцтнераў капустаы, 500 пцтнераў морквы і 32 пцтнеры аўса з гектара.

Калгаснікі гэтай сельгасарцелі першымі ў раёне патрымалі заклік калгаснікаў сельгасарцелі «Чырвоная Слабода», Лобінскага раёна. Яны рашылі асушыць у багучым годзе ішчці 75 гектараў балоты і вылікалі на сацыялістычныя сабарніцы і нацыянальныя калгасы.

Пачын калгаснікаў і калгасніц сельгасарцелі «13-годзе Бастрячніка» пахалілі ў калгасе Біраўскага, Гаразвецкага, Вішанскага, Стаўнянскага сельсаветаў.

Тут па рэчы Біраўка размясціліся вялізныя балотны масіў у 5.577 гектараў. Толькі ў землекарыстанне калгаса імяні Сурначоу.

Асушым 20 гектараў балота

Мь, калгаснікі сельгасарцелі «Траграт», Чырвонсборскага сельсавета, Бярэзінскага раёна, абмеркавалі пысьмо калгаснікаў Любавіцкаго, рашылі пасля заканчэння вяснавых палевых работ выйсці на асушы балот.

Кожны з нас на практыцы змог упэўніць ў неабходнасці асушкі балотных нетраў. У 1939 годзе на асушаных тарфяных масах атрымаў ураджай віі, кашанель і шматалювых траў.

У гэтым годзе мы рашылі асвоіць 20 гектараў балота. Работу готу мь разлічваем правесці арганізавана на працягу 20

Сверлава, Біраўскага сельсавета, уважылі 737 гектараў гэтага масіва. На трыгаторы калгасаў імяні Горкага, Вішанскага сельсавета, анахорзіна 581 гектар балота, «Чырвоная Ніва» — 470 гектараў, «Свабода»—581 гектар і «1 Мая»—346 гектараў.

Абмеркавалішы выклік калгаснікаў сельгасарцелі «13-годзе Бастрячніка», 18 калгасаў узяліся за асваенне балотнага масіва «Ржаўка». У кожным з іх дэтална расправаван план асушкі, зроблены п'ятнавыя разлікі.

За 10 дзён 350 калгаснікаў і калгасніц сельгасарцелі «Свабода» павінны вышці 35 тысяч кубаметраў яшці, а 600 калгаснікаў сельгасарцелі імяні Сверлава — 60 тысяч кубаметраў.

Па прыблізных падліках, у 1940 годзе гэтыя калгасы асушч 3.145 гектараў і асвоіць 1880 гектараў. На балотце будзе праклязена 314 кіламетраў асушальнай сеткі і калектараў. Каб выканаш гэтыя работы на працягу 10 дзён, на асушк балот вышціць 3.415 калгаснікаў і калгасніц.

Значную работу на асушаных балотах правядзе Гаразвецкая МТС. Восенню гэтага года ішчці будзе палыта і прысканавана 1880 гектараў паліных балотных ўдзёл. На найбольш зарослых хмызняках ўдзёл будзе прапаван кустары і карчавальная машына. 100 кіламетраў дрэвінай асушальнай сеткі праклядзе канаваканальнік.

— Падрыхтоўчая работа, — заяўляе інжынер т. Жуковіч, — праведзена за кошт дзяржавы. Ішчці ў мінулыя годы пракрапан магістральны канал лаўжынёю ў 30 кіламетраў, зроблена выпраменьне і наглыбленне русла рэчкі Ржаўка. На правядзенне мелірацыйных работ дзяржава затраціла каля 500 тысяч рублёў. Астаніца толькі патрымаць ініцыятыву калгаснікаў, ілапачыці ім шырока разгарнуць стаханавскі рух, і з балотным масівам «Ржаўка» будзе закончана.

Н. СУРНАЧОУ.

УЗАГУ ШКОЛЬНАЙ БІБЛІЯТЭЦЫ

У школе пачаўся перапынак. Выбегшы з класных пакояў, работы па адзіночцы і групамі пайшліся па шырокім карыдару. На момант іла дзяржаві аднаго з пакояў утварыўся загор.

Гэта бібліятэка. На невялікім стала ляжыць кіла розных кніг. Шасцікласнік папрасіў апавайтані Горкага.

— Леші вазьмі «Таріюф» Малеера. — парала бібліятэкаштра т. Левіна. — Восі глядзі, кніга якраз пад рукамі. Давала чытаць вучням 4-га класа. Нават яны гавораць, што добра.

Шукаць апавайтані Горкага Левіна ўпорна не хацела.

— Няма часу. Бары, што беш. Прачытаеш ішчці і апавайтані Горкага. Нікуды яны не зійдуць.

Алючык узяў прапанаваную кнігу ў рукі, перагарнуў і паклаў яе на стоа.

— Наступны.

Падчыта вучаніца 2-га «а» класа Роза Наймаг.

— Якую кнігу хочаш узяць? — суха запытала бібліятэкарша.

— Нікавую і лобрую. — алказала Роза.

— Бары «Дэкамерон». Выдатная рэч. — паракмантавала Левіна.

— Ну, давайце, — згадылася дзвучынка.

— Наступны хто? Імя Шыбка. Зіасца, з 2-га «б»? Што паша?

— Я ўжо ўсе кнігі прачытала.

— Ну хутчэй змай, час ідзе.

— Параніце, цыпа.

— Калі ты ўжо ўсе кнігі прачытала, дык я не вынава. — бібліятэкарша пры гэтым вярнулася.

— Можна падчытаць «Залаты асёл» Алуцка?

— Накажыце, пагляджу.

— Што табе кажаць. Кніга і ўсё. Прачытаеш — пазнаеш.

Правінёў звянок. Час на заняткі. Не ўсе вучні атрымаў кнігі. Хто не атрымаў, той ішоў на ўрок з хумай, што на наступным перапынку ён хутка выскачыць з класа і першым прыбжыць у бібліятэку.

Чамуж тае дрэнна паставілена работа бібліятэкі 17-й мінскай школы? Адні алказ: дырэктрыя школы не цікавіцца работай бібліятэкі, не арганізуе пазашкольнае чытанне навуачных кніг.

Падбор школьнага бібліятэкара—адказная справа. Ён павінен добра ведаць лзі пачую літаратуру, бібліятэрафію кніг, павінен ведаць запасы чытача-школьніка і ўмець на іх разлічваць. Але гэтага якраз і няма ў 17-й школе.

Ішчці дырэктар школы тав. Шпійкак прыняў у якасці бібліятэкаршы Левіну—чалавек, які не ведае бібліятэчнай справы. Не ўяўна, што яна рэкамендуе ішчці малопытага ўжорсту кнігі, які ні ў якім выпадку яны не павінны чытаць. Не выпадкава бацькі часта скаржыцца, што іх дзеці змаць чытаць усё, што трапіць пад рукі.

Апрача таго, што вучню неабходна прывіць лобую да чытання кніг, самі чытаннем ішчці треба кіраваць. Настаўнікі разам з работніцамі бібліятэкі і бацькамі закліканы арганізаваць культурнае, гарыснае чытанне навуачных кніг, асабліва мелодычных класаў. Між тым у 17 школе настаўнікі не цікавіцца пазашкольным чытаннем вучняў.

Звычайна, класныя кіраўнікі, настаўнікі-маманашы, на аснове праграм Наркомаветы, складаюць спісы літаратуры для пазашкольнага чытання, перадаюць іх у бібліятэку або вышываюць у карыдары і прахад. Гэтым яны і абмяжываюцца. А што ў сапраўднасці чытаюць вучні — яны не ведаюць.

На жаль, 17-я школа—не выключенне ў гэтым паставілі бібліятэчную справу. Також становіцца ў многіх школах Мінска. Вельмі дрэнна паставілена так плектаванне школьных бібліятэ, асабліва зацікавай мастацкай літаратуры. Дрэнна паставілен угод кніг, якія ёсць у бібліятэках.

Бібліятэка ішчці не задала належнага месца ў школе. Між тым яна заклікана служыць выхаванню савецкага вучня. І на яе работу, на арганізацыю пазашкольнага чытанна навуачных кніг павіна быць звернута самая сур'язная увага аргану народнай асветы, настаўнікаў і бацькоў.

А. МІНЬЧОУ.

МАЛЕНЬКІ ФЕЛЬЕТОН

Адночы ўдзень

Як снаў гэтую ноч Курачкін і якія яму сніліся сны—нам у дакладнасці не вядома. Гата — справа яго будучых біграфараў. Мы таксама не можам узяць на сябе смеалець свярдаць, з якой нагі Курачкін устаў назаўтра — з правай або з левай. Адно зусім ясна: пацэі, якія разыграліся ў далейшым, безумоўна звязаны з тым, як Курачкін правёў вышэйпамянёную ноч. І быць можа нават з тым, які ён сніў снім.

Дзень 4 красавіка бігучага года, адвалася, не абяпаў нічога асаблівага для жыхар'у пасляк'у Асінтора. Звычайныя савецкі дзень, як і ўсе іні, поўныя гераізма працы і раласці жыцця. І разам з тым, супроць усякага чакання ў гэты дзень разгарнуліся дзіўныя падзеі, аб якіх ішчці даўга будзці гаварыць.

У бухгалтэрыю Асінтора зайшоў малады чалавек. Ён хапелі пагаварыць з галоўным бухгалтарам капітальнага будаўніцтва. У яго было тэрміновае справа. На пытанне — ці можна бачыць тав. Сыса, яму алказалі:

— Таварыша Сыса бачыць нельга.

— Гата чаму?

— Яго няма?

— Ён не прапуе?

— Ік не прапуе? Прапуе.

— Дык чамуж яго нельга бачыць? Як гэта разумець, — чалавек прапуе і яго няма на работе? Ён што—невідзіма?

Чалавек треба было бачыць планавіка-эканаміста завода тав. Бекеша. Але адна справа хапелі бачыць, а зусім ішчці справа мець такую матчынасць. Шукалі, шукалі і не маглі знайсці планавіка-эканаміста.

Па карыдорах заводаўпраўлення хахці-лі лозці і пыталі, як-бы гэта пагута-рыць з загадчыкам аддзела арганізацыі працы і зарплат тав. Штарбешкам.

— З таварышам Штарбешкам вам сёння пагутарыць не ўдасца,— алказалі макці готас снівакояй бландзінкі з фарбаванымі валасамі.

— Ён захварэў?

— Не, навошта. Ён алчувае сябе зусім заравым.

— Можна ён у камандыроўцы?

— Не, ён тут.

— Як-жа ён тут, казі яго няма тут? Снівакоя бландзінка ўзяла са стала нейкую паперку і пачала старанна чытаць, дачыч гэтым самым аразумець чытавальніку, што аўтэнцыфікацыя скончана.

У гэты дзень тарфком быў на замку. Дзесяткі работчых прыходзілі ў сваю прафсаюную арганізацыю. Але, што мог алказаш замом, які вісееў сакаюйна на лаварак! Ён акуратна выконваў свае абавязкі, чым выгода адрозніваўся ад работнікаў тарфкома.

Паведальнікі сельпо, маганіаў, стаўноў таксама нямала былі здзіўлены, казі атрымавалі такі алказаш:

— Старшыні сельпо няма. Бачыць

яго нельга. Ён та прапуе, але, як-бы вам сказаць, не прапуе.

— Загадчыка сталавой няма.

— Што азначае — няма? У яго беш больш важныя справы чым загадванне сталавой?

Словам, у гэты дзень куды-б навежвалінік ні зайшоў і яка-б тэрміновае справа ў яго ні была — ён не мог ні з кім пагаварыць, параіцца, атрымаць патрэбны яму алказ. Восі які гэта быў дзвучы дзень.

Чытач запытае — што за масавае злічэнне алказных работнікаў, або можа быць гэта — злічэння нейкага? І апрача таго, прычым тут Курачкін?

А Курачкін тут вельмі прычым, паколькі ён займае пост загадчыка аддзела кадраў Асінтора. Справа ў тым, што Курачкін хапелі паказаць сябе ва ўсім, так сказаць, бяскуч сваіх выдатных арганізатарскіх здольнасцей, нім ішчці чамусьці да гэтага часу не ашэнае. Ён у гэты дзень сваёй душы паставіў мару саварыць гэткае, каб аб ім загаловавалі. І ён сябе паказаў. Аб ім загаловавалі.

Па дагаворанасці з дырэктарам Асінтора тав. Амельчанка, Курачкін аб'яваў аўрал. У разгар работа дна ён мабілізаваў работнікаў, адрываў іх ад выканання сваіх іспарачных абавязкаў і... яны ішчці дзень ачышчалі дарогу ад снегу. Было мабілізавана больш 100 чалавек. Бухгалтары, загадчыкі аддзелаў, рахункавыя, эканамісты, планавікі, загадчыкі маганіаў і т. д.

Восі якое мэрарыства правёў у работчых час Курачкін. Хто сказаў, што гэта не ініцыятыва? І замест таго, каб вынесці Курачкіну пазыку, прынашчэнне яму букет кветак, вынаш грамовую прамо, або, скажам, адрэ сукна на кашкі, лозці асталіся незаававаанымі, скаржыцца.

Дайшо да таго, што гадоубух Сыс гаворыць, напрыклад, што яму ў гэты дзень треба было балаас закончыць, а яго чамусьці адарвалі ад работы. А планавіка-эканаміст тав. Бекеш ме нахатава заявіць, што яму треба было скласці тэх-прафілліан залова, а не снег чысціць у работчых час. Завоста пытанне — на чый млын лозць падуе гэты таварышні? А некаторыя нават заняліся падлікам, колькі работчых газін страчана, і што гэта, можа, аўнае парушэнне законодаўства аб працы.

Знаходзіцца ішчці і такіх лозці, якіх старопаця алказаш, што чыстыку снегу можна было правесці ішчцім спосабам, або ў крайнім выпадку не ў работчых час. Курачкін, зраўмеала, лічыць усё гэтыя разгаворы вылазкай і гатоў лаць ім саркушальны алпор.

Восі што значыць не ўмець паніць ініцыятыву чалавек. І на самой справе — чаму ніхто не хоча апааніць на заслугах ініцыятыву Курачкіна? Чаму?

С. КУНЬАУСІ.

Да дэкады беларускага мастацтва ў Маскве

Людзі падсобных цэхаў

Вь садзіце ў глядзельнай зале тэатра. Перад вамі на сцэне ўстаюць карпіны ала на трыгую прыбжы, і вы заклікаеце свейнай стракатых фарб, пейзажаў, святла. Часта па сцэне вырастаюць палы населішчы, лясы, салы, квітнечныя палі. Мы бачым тое, што афармяе, угірыжжае спектакль.

Вельмі рэдка наша мысьць звяртаецца да тых людзей, хто стварае гэты знешні эфект. І шчці многі — работніцаў так звана падсобных цэхаў, на першы погляд непрамысловы, але работчых вялікую драму. Яны працуюць за кулісамі, яны — актыўныя ўдзельнікі тэатральнай творчасці.

Беларускі дзяржаўны тэатр оперы і балета. Ідзе спектакль. За кулісамі працуе больш дзвухціх чалавек. Па аланму знаку машыністы сцены Сяргея Іятровіча Радзівонава людзі становяцца на месце сцэны і гатоўць ў патрэбны момант зняць са сцэны вялікую вёску і пасаліць густы лес. Машыніст павінен добра ведаць усю расстаноўку дэкарацыў. Перад ім сшы-

так, у якім запісан, казі, што і дзе павінна змяніцца.

Сяргей Радзівонаў па прафесіі столяр, і ўжо 13 год прадуе ў тэатры. Ён расказвае аб сабе:

— У 1927 годзе я наступіў работчы на сцэну Малеікаўскага тэатра. Шэсь год працаваў машыністам сцены ў Віцебску. Апошнія два годы — у Мінску ў Опэрным тэатры. Я палюбў сваю прафесію.

Машыніст тав. Радзівонаў заўсёды шукае новых метадаў работы. За апошні час ён хаў шпась рацыяналізатарскіх прапавіаў, адасканальваючых пераасоўвачне дэкарацыў.

У падсобных цэхах Беларускага тэатраўнага тэатра оперы і балета многа твараў людзей, якія працуюць з вялікай энэргіяй і лобую. Памочнік загадчыка паставоначай часткі Іван Фалдзевіч Гураніч 11 год таму назад пачаў сваю прафэсійную дзейнасць у Віцебскім драматычным тэатры ў якасці асваішчя. Ён працаваў загадчыкам асваішчянага цэха ў 1-м ВДТ.

Івану Гураўскаму 26 год. У тэатры ён вырас, стаў комсамольцам, наступіў у кандыдаты партыі. Яго вельмі лобую і кахецькуе. У яго многа ініцыятыў, арганізатарскіх здольнасцей.

На паставоначых оперы «Міхась Падгорны» мы бачым на сцэне сапраўдную беларускую вёску. Ідзе ў далек перлесціла ваду вуліцы. Гэта так званыя аб'ёмныя дэкарацыі. Кіруе цэхам аб'ёмных дэкарацыў Халі Мееравіч Шапіра, аскромны, аланы сваёй справе чалавек. Тав. Шапіра па адучалы гэтыкі будаўнік. Ён з вялікай лобую вывучае кожную дэталю асваішчя афармяння, імкнучыся зрабіць дэкарацыі лёгкімі, партатыўнымі.

Бішыя работа ў падсобных цэхах тэатра. Пад кіраўніцтвам вопытнага краўца Майсея Маркавіча Паламаніна за апошні час пашыта тысячы кашонаў за розных паставоначых. Грынепра т. Страўлова, мастак па раскрасьціх кашонаў т. Кастанская, скульптар Анісавіч і зэсатці ішчціх таварышоў заняты аланым — леші і ўзорнай падрыхтаванна да спектакля.

Цяпер, у гарачыя ліі падрыхтоўкі да паказу Беларускага мастацтва ў Маскве у тэатры оперы і балета побач з творчымі цэхамі — вальнымым, музыкальнымым, хореаграфічным, поўнакроўным, кінутач дзейнасцю поўным 13 падсобных цэхаў: рэкізёрскай, майстары аб'ёмных дэкарацыў, шап

НОВЫЯ ВЫДАТНЫЯ РАБОТЫ НАРОДНЫХ МАЙСТРАЎ

У калгасе «Чырвонаярмейск», Амхоеўскага сельсавета, Магілёўскага раёна, працуе група выдатных народных майстраў, работы якіх сталі вядомыя дзяржаве за межамі Савецкай Беларусі.

У вялікай раме з беларускім арнамантам нібы вытанак папалі ўзор абруска. Па мяккім узору роўнымі рэліефамі размяшчаюцца тэкст Закона аб уключэнні Заходняй Беларусі ў саюз Савецкага Саюза.

Памяці В. В. Маякоўскага

МІНСК. У Беларускай дзяржаўнай бібліятэцы імені Леніна акрылася выстаўка, прысвечаная вялікаму пралетарскаму паэту В. В. Маякоўскаму.

Новая здраўніца БССР

ГРОДНА. На правым беразе ракі Неман, у жыгальнай мясцовасці знаходзіцца добра абсталяваны курорт Друскеніцы.

Летні адпачынак чыгуначнікаў

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязды»). З года ў год расце на Беларускай чыгуначцы бюджэт здраўняўчага сацыяльнага страхавання.

Аднаўленне паветраных зносін Масква—Берлін

3 мая адновіцца рэгулярныя штодзённыя паветраныя пасажырскія зносіны Масква—Берлін і назад з астаноўкамі ў Мінску, Беластоку, Кенігсбергу і Данцыгу.

Пачаліся палыявыя работы

БРЭСТ. 11 красавіка. Арганізавана сустрэча першых большавіцкіх вяснян сялянскіх абласці.

Напярэдадні навігацыі

МАГІЛЕЎ. (Нар. «Звязды»). Трыццаць членаў Дняр-Давіскага параходаўства ўмоўлена рыхавацца да ажыццяўлення навігацыі.

Бабруйскі горасвет ігнарыруе скаргі працоўных

БАБРУЙСК. (Нар. «Звязды»). Штодзённая ў выкананне горасвета можна бачыць дзесяткі ўхваляльных грамадзян.

ЗА РУБЯЖОМ

ВЫСТУПЛЕННЕ ЧЭМБЕРЛЕНА ў ПАЛАЦЕ АБШЧЫН

ЛОНДАН. 10 красавіка. (ТАСС). Як паведамляе агенцтва Рэйтар, сёння на пасяджэнні палаты абшчыні выступіў Чэمبرлен.

Пасля жорсткага бою два пашкоджаныя англійскія эсмінцы пал прыкрыццямі траціла адступілі. Азіянскія эсмінцы вадзілі наступнае ў 1.600 тон бмў тарпедыран і, як мяркуюць, затанулі.

Затрыманне румынскімі ўладамі англійскіх суднаў на Дунаі

БУХАРЕСТ. 10 красавіка. (ТАСС). Усе газеты змяшчаюць афіцыйнае паведамленне аб затрыманні ў Джуржу алдой англійскай баржы, «груз якой не адпавядаў аб'яўленню».

самалёты. Гэты груз у суднавых дакументах не значыўся і быў канфіскаван і ўвезен на 16 грузавых аўтамабільх.

Распараджэнні англійскіх улад аб суднаходстве, авіязносінах, тэлеграфнай і тэлефоннай сувязі з нейтральнымі краінамі

ЛОНДАН. 10 красавіка. (ТАСС). Як паведамляе агенцтва Рэйтар, англійскія міністэрства эканамічнай ваіны аддала распараджэнне аб тым, каб усе судны (незалежна ад іх напыванальнай прыналежнасці), якія накіроўваюцца ў скандынаўскія краіны або прыбальтыцкія дзяржавы, неадкладна сцілі плаванне ў сувязі з чакачымі пацямлі.

з Даніяй, Эстоніяй, Фінляндыяй, Грэнландыяй, Латвіяй, Літвой, Нарвегіяй, Швэцыяй. Тэлеграфнай і тэлефоннай сувязі з гэтымі краінамі, як відав, таксама будзе сцінена на пачатку часу.

ГЕРМАНСКАЕ АБВЯРЖЭННЕ

БРЭЛІН. 10 красавіка. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае, што агенцтва Рэйтар распаўсюджвала сёння ранаю паведамленне англійскага міністэрства ваіны аб німкіх поспехах англійскіх лётчыкаў у часе палітаў на германскія ўзброеныя сілы ў раёне Берген-Фюрда.

прымаюць англійскай авіяцыяй, але бомбы палілі ў ваду і на зямлю, не прычыніўшы шкоды аб'ектам ваеннага значэння або баявым адзінкам.

Паведамленне вярхоўнага камандавання германскай арміі

БРЭЛІН. 11 красавіка. (ТАСС). Вярхоўнае камандаванне германскай арміі паведамляе: «Агенцтва Рэйтар і Гавае у ноч з 10 на 11 красавіка зрабілі сеначыя свамі паведамленні аб заняці англійскімі войскамі Трангейма і Бергена. Абвяржэнне гэтых басенных паведамленняў за-

валя-6 нацца дзедка. Гэтыя хлусавыя паведамленні самым лепшым чынам абвяртаюцца баспрэчымі фактамі самога рэалітэці. Англійская хлусня праіснавала ўсяго толькі тры гады. Агенцтва Рэйтар і Гавае раніш 11 красавіка адмовіліся ад яе».

ПАВЕДАМЛЕННЕ АГЕНЦТВА РЭЙТАР

ЛОНДАН. 11 красавіка. (ТАСС). Як паведамляе Рэйтар, у Лондане не павярдаюцца чуткі аб захвате англійскімі войскамі Бергена і Трангейма.

МІНІРАВАННЕ ВУСЦЯ РАКІ ШЭЛЬДЫ

БРУСЕЛЬ. 11 красавіка. (ТАСС). Як паведамляе «Суар», галацкія марскія базы ў ноч на 10 красавіка мініравалі вузле ракі Шэльдзі.


СССР І ІРАН

ТЭГЕРАН. 11 красавіка. (ТАСС). Учора тегеранскі друк апублікаваў паведамленне аб ратыфікацыі Працінаум Вярхоўнага Савета СССР дагавора аб ганьлі і

мэрапланаванні паміж СССР і Іранам, падпісаннага 25 сакавіка.

ШАХМАТЫ

Вясенні конкурс рашэнняў № 1. Як сыграў чэмпіён свету?



Ход белых. Прыкладнае вышэй становішча ўзята з сёсна адначасовай ігры чэмпіёна свету Алехіна.

Умовы конкурсу

- 1. У конкурсе могуць прымаць удзел усе заадачыны чытачы «Звязды», групы чытачоў, шахматныя гурткі і т. д.

Распачалі торфаздабычу

10 красавіка торфяная арцель імені VIII з'езда Саветаў, Мінскага раёна, распачала сезон торфаздабычы.

Новая сталінская школа

ВІПЕБСК. (Нар. «Звязды»). У гарадскім пасёлку Чашнікі пачата будаўніцтва новай сталінскай школы на 285 вучняў.

ПАВЕДАМЛЕННІ

Выканком Варшавскага райсавета дэпутатаў прапонуе склікае II сесію райсавета 13 красавіка, у 6 гадзін вечара.

Марксісцка-ленініскі ўніверсітэт

выхаднага дня пры Ломе партыі выканава МП(б) паведамляе ўсіх студэнтаў вучэбнай групы аб тым, што чарговыя лятнія адбываюцца 13 красавіка, у 7 гадзін вечара, у малым зале Ломе партыі.

Авіааны рэдактар Т. С. ГАРБУНОУ.